

Адказ на звароты грамадзян у выбарчую камісію № 99, створаную ў Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча (размяшчаецца на інтэрнэт-старонцы Пасольства без накіравання адказаў (паведамленняў) заяўнікам на падставе пункта 7 артыкула 25 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб”)

У выбарчую камісію № 99, створаную ў Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча, наплываюць звароты грамадзян аб уключэнні ў спіс выбаршчыкаў на галасаванне па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 9 жніўня 2020 года з дадатковым патрабаваннем паведаміць іх аб факце ўключэння ў згаданы спіс.

Выбарчая камісія паведамляе, што згодна с дзейнымі нарматыўна-прававымі актамі, якія рэгулююць дадзенае пытанне (даступныя на інтэрнэт-старонцы <http://rec.gov.by/ru/vybory-2020>), у спіс выбаршчыкаў уключаюцца:

- грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца на консульскім уліку ў Пасольстве, – на падставе паведамлення па пошце ці электроннай пошце, у тым ліку ў адказ на разасланыя раней выбарчай камісіяй просьбы аб пацвярджэнні факта свайго пражывання ў Рэспубліцы Польшча і магчымасці прыняць удзел у выбарах;

- грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія прыбылі ў замежную дзяржаву ў сувязі з прыватнай, службовай, дзелавой альбо турыстычнай мэтай, а таксама грамадзяне, якія маюць права ўдзельнічаць у выбарах, але не ўключаныя ў спіс з якой-небудзь прычыны, – пры асабістым звароце ў выбарчую камісію і прад’яўленні дакумента, які пацвярджае асобу і грамадзянства Рэспублікі Беларусь (пашпарта), у тым ліку ў дзень галасавання. У гэтым выпадку пастаноўка на консульскі ўлік не з’яўляецца абавязковай.

Грамадзянін, які мае права ўдзельнічаць у выбарах, можа быць уключаны ў спіс толькі на адным участку для галасавання.

Для ўдакладнення грамадзянамі свайго ўключэння ў спіс выбаршчыкаў згаданы спіс прадстаўляецца для азнаямлення ў памяшканні выбарчай камісіі з 24 ліпеня 2020 года з 17:00 да 19:00 гадзін, у суботу – з 12:00 да 14:00 гадзін. Накіраванне пацвярджэнняў па запыхах, атрыманых па пошце ці электронных каналах сувязі, заканадаўствам не прадугледжана.

Бюлетэні для галасавання атрымаюць усе выбаршчыкі, якія прыбудуць ў памяшканне для галасавання ў вызначаны для галасавання тэрмін (9 жніўня 2020 года з 8:00 да 20:00 гадзін, а таксама ў перыяд датэрміновага галасавання з 4 па 8 жніўня 2020 г. з 10:00 да 14:00 гадзін і з 16:00 да 19:00 гадзін мясцовага часу).